


СЭМЮЭЛ Л. КЛЕМЕНС

Альбомы для выразак


№ 140 245

Запатэнтавана 24 чэрвеня 1873 г.

*Рис. 1*



*Рис. 2*



Засведчыў:  
Франк Л. Уранд

Вынаходнік:  
Сэмюэл Л. Клеменс  
Патэнтныя павераныя

# БЮРО ПАТЭНТАЎ ЗША

СЭМЮЭЛ Л. КЛЕМЕНС, ХАРТФАРД, ШТАТ КАНЭНТЫКУТ

## НОВАЕ Ў АЛЬБОМАХ ДЛЯ ВЫРАЗАК

Апісанне, што з'яўляецца часткай Патэнта на вынаходства № 140 245 ад 24 чэрвеня 1873 г.; Заяўка пададзена 7 мая 1873 г.

*Да ведама ўсіх зацікаўленых асоб:*

Дадзеным паведамляю, што я, Сэмюэл Л. Клеменс, які пражывае ў г. Хартфард, акруга Хартфард штата Канэтыкут, вынайшаў пэўныя новыя і карысныя паляпшэнні ў Альбом для выразак і гэтым заяўляю, што ніжэйзгаданае з'яўляецца поўным, ясным і дакладным яго апісаннем са спасылкай на прыкладзеныя чарцяжы і абазначэнні, адзначаныя на іх, што складаюць частку дадзенага апісання.

Сутнасць майго вынаходства заключаецца ў самаклейным альбоме для выразак, што будзе больш поўна выкладзена ніжэй.

Каб дазволіць іншым спецыялістам у той галіне, да якой адносіцца мая вынаходка, зрабіць і выкарыстоўваць тое ж самае, я перайду да апісання яе канструкцыі і працы, спасылаючыся на прыкладзены малюнак, які ўяўляе сабой агляд двух маіх альбомаў для выразак у перспектыве.

А і В уяўляюць сабой два альбомы для выразак любых жаданых памераў, вырабленых любым з вядомых і звычайных спосабаў, што тычыцца матэрыялу, вокладкі і т. д. Аркушы, з якіх складаецца кніга А, цалкам пакрытыя з аднаго ці абодвух бакоў клеём або іншым адпаведным клейкім рэчывам, у той час як на аркушах, з якіх складаецца кніга В, клей або іншае клейкае рэчыва нанесены толькі праз пэўныя прамежкі, як паказана на Малюнку 1.

У абодвух выпадках альбом для выразак з'яўляецца, так бы мовіць, самаклейным, бо трэба толькі намачыць тую частку аркуша, што адпавядае памеру фрагмента, які неабходна прыклеіць, і размясціць на ім дадзены фрагмент, каб ён прыляпіўся да аркуша.

Я не хачу, каб маё вынаходства заяўлялася як вокладка кнігі са скарочанай фальцоўкай, пакрытай клейкім рэчывам, паколькі я ведаю, што гэта не з'яўляецца новаўвядзеннем.

Такім чынам, поўнае апісанне майго вынаходства, якое, як я заяўляю, валодае навізнай і якое я жадаю запатэнтаваць, уяўляе сабой наступнае:

Альбом для выразак як выраб, паверхні аркушаў якога пакрытыя адпаведным клейкім рэчывам, што пакрывае ўсю або часткі ўсёй паверхні так, як выкладзена вышэй.

У пацверджанне таго, што я заяўляю аб вышэйзгаданым, я змацаваў дадзены дакумент сваім подпісам 15 красавіка 1873 г.

Засведчылі:

СЭМЮЭЛ Л. КЛЕМЕНС

А.Н. МАР

ІСАЎ ХОЛ